

# БЕЛАРУСКАЯ МІФАЛОГІЯ

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНЫ СЛОЎНІК



Мінск  
«Беларусь»  
2004

УДК 398(=161.3)(031)

ББК 63.5(4Беи)я2

Б 43

*Рэдакцыйная калегія:*

Сяргей Санько, Таццяна Валодзіна,

Уладзімір Васілевіч, Людміла Дучыщ,

Эдвард Зайкоўскі, Іван Крук, Уладзімір Лобач,

Андрэй Прохараў, Лія Салавей.

*Складальник* Ірына Клімковіч

*Навуковы рэдактар* Сяргей Санько

*Рэдактар* Віктар Аўтушка

*Мастак* Тодар Кашкураўч

**Беларуская міфалогія: Энцыклапед. слоўн. / С.Санько,  
Б 43 Т.Валодзіна, У.Васілевіч і інш. — Мн.: Беларусь, 2004. — 592 с.**

ISBN 985-01-0473-2

Кніга з'яўляецца першай у гісторыі нашай краіны спробай сістэматычнага і найбольш поўнага апісання і аналізу традыцыйнай культурнай спадчыны беларусаў, шматлікія фрагменты якой дажылі да нашых дзён і па-ранейшаму выяўляюць адметнасць і жыццяздольнасць сучаснага беларускага этнасу. Аўтары слоўніка ўпершыню далі максімальная поўную на сённяшні дзень карціну пратабеларускай мадэлі свету. У книзе знайшлося месца рэканструкцыям архаічных міфаў, павер'ям и прыкметам беларусаў—язычнікаў, іх прадпісанням, засцярогам і замовам.

**УДК 398(=161.3)(031)**

**ББК 63.5(4Беи)я2**

ISBN 985-01-0473-2

© Калектыв аўтараў, 2004

© Складанне. Клімковіч І., 2004

© Афармленне. УП «Выдавецтва «Беларусь», 2004

## ПРАДМОВА

Прапанаваны ўвазе чытачоў энцыклапедычны слоўнік «Беларуская міфалогія» ўжо ўжо па сутнасці першы ў нашай краіне досвед сістэматычнага і дастаткова поўнага апісання традыцыйнай культурнай спадчыны беларусаў, шматлікі фрагменты якой дажылі да нашага часу і па-ранейшаму гарантуюць адметнасць і жыццёвасць сучаснай беларускай культуры. Такім чынам, «Слоўнік» мае справу з жывой яшчэ беларускай «антыхнасцю», якая не выглядае занядбанай і блякрай у параўнанні як з культурамі старажытнасці, што задаюць сваім кшталту эталон міфапаэтычнага (касмалагічнага) света-ўспрымання, так і з культурамі, сінхроннымі, генетычна ці арэальна суадноснымі з нашай. Можна, відаць, з поўным правам казаць пра нейкую спецыфічную *транстэмпаральнасць* беларускай традыцыйнай культуры.

Гэтая транстэмпаральнасць выяўляецца, па-першае, у выключнай *архаічнасці* паасобных яе складовых частак, даўніна якіх часам сягае часоў так званай «індаеўрапейскай еднасці», а па-другое, у прыналежнасці гэтых элементаў жывой традыцыі яшчэ і напрыканцы XX стагоддзя. Прыгадайма — апошнія паганскае свяцілішча ў Мінску (так званае «Мінскае капішча») было зачынена на патрабаванне праваслаўных святароў толькі на пачатку XX стагоддзя, а апошні пагансki святар, які жыў на ст. Крыжоўка пад Мінскам, быў разгрэсаваны ў сумна памятным 1937 годзе і сасланы ў Сібір.

Беларуская традыцыйная культура вылучаеца незвычайнай глыбінёй фальклорнай «памяці». Гэтая акаличнасць ужо была заўважана даследнікамі. Вяч. Іванаў і Ул. М. Тапароў, ці не адны з першых, адзначылі адмысловае значэнне беларускага матэрыйалу для індаеўрапейскіх. Яшчэ колькі дзесяцігоддзяў таму яны, у прыватнасці, пісалі: «У працэсе працы над кнігай, прысвечанай аднаўленню старажытных славянскіх міфалагічных сістэм, аўтары неяк нечакана для сябе выявілі ў фальклорных матэрыйалах і апісаннях звычаяў беларусаў ... вельмі вялікую колькасць архаічных уяўленняў, якія могуць супастаўляцца з найбольш старажытнымі сведчаннямі пра рэшткі паганства ў самых старых помніках іншых славянскіх традыцый. Паасобныя рысы падобнага кшталту згадваліся і раней у розных працах, але тое, што беларускія дадзеныя наагул з'яўляюцца вельмі старажытнымі і асабліва важнымі для рэканструкцыі, не толькі не падкрэслівалася, але нават выпадала з-пад увагі даследнікаў. Між тым адметная даўніна беларускага матэрыйалу выяўляеца нават пры параўнанні з іншымі архаічнымі матэрыйламі, параўнаночна-вялікарускі і сербахарвацкі<sup>1</sup>.

Пазней адзін са згаданых аўтараў адзначаў: «Параўнанне ўсходнеславянскіх (беларускіх) звычаяў асвячэння (сакралізацыі) новага дому з іерархічнымі парадкамі ахвярных жывёлін у ведыйскіх рытуалах, з аднаго боку, а з другога боку, з ахвярапрынашэннямі рымлянаў, якія цалкам з імі супадаюць, а таксама

<sup>1</sup> Іванаў Вяч. Ус., Тапароў Ул. М. Архаічныя рысы рытуалаў, павер’яў і рэлігійных уяўленняў на тэрыторыі Беларусі // Беларуская і славянская мовазнаўства. Мн., 1972. С. 163.

з аксіялагічнымі (каштоўнаснымі) адрозненнямі паміж тымі ж хатнімі жывёлінамі ў хецкіх законах... вядзе да выяснавы аб тым, што ўсе гэтыя традыцыі зводзяцца да агульнаіндаеўрапейскай»<sup>2</sup>. Той жа даследнік сцвярджае, што звязаныя з канём дэталі архаічнага рымскага рытуалу *Equus October* у багата якіх момантах супадаюць з беларускім святам Ярылы<sup>3</sup>.

Ёсць падставы думаць, што па меры разгортвання франтальнага вывучэння беларускай традыцыйнай спадчыны колькасць выяўленых архаічных элементаў і цэлых блокаў элементаў (у тым ліку тэкстовых) будзе няўхільна нарастваць.

Прапанаваны энцыклапедычны слоўнік стаў вынікам блізу двухгадовай працы вялікага аўтарскага калектыву, які аб'яднаў даследнікаў Нацыянальнай акадэміі навук і некалькіх вышэйшых навучальных установ Беларусі і суседняй Польшчы. Над матэрыяламі «Слоўніка» працавалі: Т. Валодзіна, У. Васілевіч, І. Вуглік, Ю. Драздоў, Л. Дучыц, Э. Зайкоўскі, У. Конан, І. Крук, Г. Лапацін, У. Лобач, М. Малоха (Польшча), Н. Муляронак, А. Прохараў, А. Райкова, Т. Рамза, А. Садоўская, Л. Салавей, С. Санько, Я. Сахута, А. Цітавец, В. Шараая, І. Швед.

Безумоўна, «Слоўнік» з'явіўся не на пустым месцы. Яго стварэнню папярэднічала вялікая падрыхтоўчая праца, праведзеная як удзельнікамі гэтага праекта, так і іншымі адмыслоўцамі нашай краіны і замежжа. Так, з канца 80-х гадоў на працягу больш пяці гадоў працаваў спецсемінар Цэнтра этнакасмалогіі «Крыёў», і бальшыня аўтараў слоўніковых артыкуулаў была яго рэгулярнымі, чыннымі удзельнікамі. Спрыяла працы і публікацыя асноўных крыніц з адпаведнай іх жанрава-тэматычнай сістэматызацыяй, якая рэалізавалася ў выданні шматтомнай серыі «Беларуская народная творчасць» (і яна яшчэ далёкая ад вычарпання), а таксама трох кніг збору беларускіх народных прыкметаў і павер'яў «Зямля стаіць пасярод свету...», «Жыцця адвечны лад» і «Зямная дарога ў вырай» (уклад. У. А. Васілевіч)<sup>4</sup>. Варта таксама прыгадаць і такія спробы сістэматызацыі фактаў традыцыйнай духоўнай спадчыны беларусаў, як слоўнік-даведнік па беларускай міфалогіі У. І. Коваля<sup>5</sup> і слоўнік асноўных міфалагемаў У. М. Конана<sup>6</sup>. Апошнім часам пабачылі свет манаграфічныя даследаванні паасобных тэмаў, выкананыя ў семіялагічным ключы<sup>7</sup>,

<sup>2</sup> Иванов Вяч. Вс. Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его индоевропейские параллели // Славянский и балканский фольклор. М., 1989. С. 80.

<sup>3</sup> Тамсама. С. 83; Иванов Вяч. Вс. Проблемы этносемантики // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989. С. 55—57.

<sup>4</sup> Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 1. Мн., 1996; Жыцця адвечны лад: Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 2. Мн., 1998; Зямная дарога ў вырай... Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 3. Мн., 1999.

<sup>5</sup> Ковал У. І. Народныя ўяўленні, павер'і і прыкметы: Даведнік па ўсходнеславянскай міфалогіі. Гомель, 1995.

<sup>6</sup> Конан У. Архетыпы нашай культуры: Навукова-папулярная манаграфія // Адукацыя і выхаванне. 1996. № 1; С. 3—11; Конан У. Славянская міфалогія ў кантэксце беларускай культуры. Міфалагемы // Мастактва. 1977. № 10. С. 4, 6—12.

<sup>7</sup> Малоха М. Фразеологизмы с концептом ‘дерево’ в зеркале народной культуры (на материале восточнославянских и польского языков). Мн., 1998; Валодзіна Т. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў. Мн., 1999.

актуальным і для дадзенага «Слоўніка». Гэтыя выданні і даследаванні падсумоўваюць амаль двухсотгадовы досвед апісання, вывучэння і асынсавання традыцыйнага духоўнага космасу беларусаў, запачаткованы такімі даследнікамі і літаратарамі, як Я. Баршчэўскі, П. Шпілеўскі, М. Анімеле, А. Славуцінскі, К. Тышкевіч, Ю. Крачкоўскі, С. Максімаў, Е. Раманаў, П. Шэйн, М. Федароўскі, М. Нікіфароўскі, А. Багдановіч, У. Дабравольскі, А. Семянтоўскі, П. Дземідовіч, І. Сербаў, А. Сержпутоўскі, В. Ластоўскі, М. Нікольскі, М. Мялецка і інш.<sup>8</sup>

Немалую долю матэрыялаў, выкарыстаных пры напісанні артыкулаў для слоўніка, складаюць экспедыцыйныя запісы іх аўтараў.

Не засталіся па-за ўвагай і даследаванні замежных вучоных, якія так ці іначай датычаць беларускай традыцыйнай культуры. Найперш гэта двухтомная энцыклапедыя «Мифы народов мира», энцыклапедычны слоўнік «Славянская мифология», пяцітомны этналінгвістычны слоўнік «Славянские древности» (вышлі два тамы)<sup>9</sup> і некаторыя іншыя выданні і даследніцкія праекты<sup>10</sup>.

Міфалогія, як, бадай, ні адна іншая сфера культуры, мае заўсёды даволі высокі рэйтынг цікавасці з боку самай шырокай публікі. Можна нават казаць пра нейкую адмысловую дыспазіцыю свядомасці, якая робіць яе надзвычай чуйнай і ўспрымальнай да падобных «матэрый». Справа тут, відаць, найперш у тым, што старажытныя (і сучасныя) міфы вельмі моцна скарэльваныя са структурамі «жыццёвага свету» пэўнай грамады і з'яўляюцца спецыфічнымі для культуры способамі разумення падзеяна–ролевай структуры ўсяго універсуму.

Калі гутарка заходзіць пра міфалогію, на памяць звычайна прыходзяць прыгожыя выявы антычных бóstваў альбо экзатычныя выявы бóstваў усходніх; павучальныя ці праста зямельныя аповеды пра іх дзейнасць і прыгоды; формулы падручнікаў, энцыклапедый і манаграфій пра падпараdkаванасць нашых далёкіх продкаў стыхійным і варожым сілам прыроды, увасобленым у тых ці іншых міфалагічных персанажах; тое, што міфалогія — гэта тое ўлонне, у якім зараджаецца Логас і ў якім бяруць пачаткі ўсе пераднавуковыя і перадфіласофскія сістэмы старажытнасці. Усё гэта слушна. Але...

Пры першым жа знаёмстве з канкрэтным матэрыялам для кожнага вызначэння знаходзіцца контрвызначэнне, на кожны прыклад — контрпрыклад і г. д. І з'ява, якая вось—вось, здавалася б, будзе ўхопленая ў яе сутнасці, зноў адделяецца як той небакрай, гатовая вытрымаць чаргавае новае «вызначэнне». Розум, нацвічаны чорна—белай дакладнасцю сваіх паняццяў, не можа ніяк авалодаць шматколеравай жыццёвасцю свайго прадмета. Ён, як той казачны

<sup>8</sup> Выбраную бібліяграфію гл. у артыкулах да «Слоўніка».

<sup>9</sup> Мифы народов мира. Т. 1—2. М., 1980—1981 (другое выданне: М., 1991—1992); Славянская мифология. М., 1995; Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 1—2. М., 1995—1999.

<sup>10</sup> У прыватнасці, выдаваны ў Любліне пад рэд. праф. Ежы Бартмінскага зборнік «Ethnolinguistica», а таксама ягоны праект «Слоўніка народных моўных стэрэатыпаў», гл.: Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.

герой, што маніўся злавіць Жар-птушку, але мусіў задаволіцца адно пярынкаю з яе хваста.

Не адразу, але ўжо даўно і няўхільна мацавалася разуменне, што міф — гэта не проста фантазія або фантом нясталага Розуму, што гэта хутчэй адбітак, а часта — толькі фрагмент чагосьці больш глыбокага, сутнаснага і цэльнага, для характеристыстыкі чаго бадай толькі слова «жыццё» ды «Сусвет» выглядаюць больш-менш дастатковымі і праудзівымі, ды і то адно ў самым шырокім іх разуменні.

Не існуе пакуль агульнаўпрынятага вызначэння міфа<sup>11</sup>. Праблемнасць прыроды міфа была ўсвядомленая яшчэ ў эпоху элінізму, галоўным чынам неаплатонікамі, хаця першыя паважныя подступы да яго разумення былі зроблены ўжо ў класічнай античнасці, найперш Платонам і Арыстотэлем, і нават яшчэ раней — у натурфіласофіі дасакратыкаў<sup>12</sup>. Зрэшты, тады ж запачатковалася і разуменне міфа як толькі фантазіі, што знаменавала распад міфалагічнай свядомасці папярэдніх эпох. Такое разуменне адбілася і ў слоўнікам значэнні старагрэцкіх словаў λόγος — «слова, гутарка; байка, паданне, казка, выдумка», λέγω — «казаць, апавядыць, называць». Але гэта ўжо больш познє разуменне міфа, стасаванае са ступенню яго ўвасобленасці ў такіх наратыўных структурах, як эпас, казка, касмаганічныя і этыялагічныя паданні і да г. п. Пэўнай прамежкавай формай з'яўляюцца міфалагічныя гімны і каляндарна-абрадавыя песні, паколькі яны яшчэ вельмі шчыльна звязаныя з рытуалам і суадносным з ім «прота-міфам»<sup>13</sup>.

«Прота-міф», відаць, усё ж не столькі «неартыкуляваная, няпоўная гутарка», «квазі-гутарка», як характеристызуе яго У. М. Тапароў у згаданай ужо працы<sup>14</sup>, колікі «повед», не разгорнуты яшчэ ў лінейныя наратыўныя структуры. Такое слова-міф адрозніваецца ад слова-логаса (супрацьпастаўляецца яму) як артыкуляванай у гутарцы думцы і выступае своеасаблівым субстратам апошняга ці, іншай кажучы, умовай яго магчымасці<sup>15</sup>. Слова-міф не *апісвае* сітуацыйна-падзеянную або падзеянна-ролевую структуру Сусвету, а непасрэдна яе *абазначае*, яно скіраванае на (непасрэднае прад-) разуменне, тады як слова-логас *апісвае* і вытлумачае яе, складаючыся з серыі дыскрэтных элементаў (знакаў), якія спалучаюцца паводле пэўных правілаў. «Прота-тэкст» міфа — гэта своеасаблівы «віртуальны» нелінейны гіпертэкст, які ніколі не бывае дадзены актуальна ўвесць цалкам, але які актуалізуецца ў шматлікіх адменах уласна тэкстаў. Параўн., напрыклад, структуру гімнаў «Рыгведы».

Падобнае назіраецца і ў выпадку фольклорных тэкстаў у іх аўтэнтычным бытаванні. Прафесійныя народныя выканаўцы не выконваюць тэксты, якія ў гатовым выглядзе захоўваюцца ў памяці, яны іх па сутнасці кожным разам

<sup>11</sup> Агляд асноўных канцепций гл., напрыклад, у: Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1991. С. 11—20.

<sup>12</sup> Лосев А. Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. М., 1980; Яго же. История античной эстетики: Последние века. Кн. 1—2. М., 1988.

<sup>13</sup> Топоров В. Н. О ритuale. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 7—60.

<sup>14</sup> Тамсама. С. 60.

<sup>15</sup> Тамсама.

нанова прадукуюць, абапіраючыся на рэпертуар наяўных і прынятых за кананічныя у дадзеным (мікра-)соцыуме матываў, сюжетаў, знакава-сімвалічных сродкаў і правілаў іх кантамінацыі ў адпаведным календарна-абрадавым кантэксле. Вось чаму ў экспедыцыях нярэдкая сітуацыя, калі на просьбу выкананца песню ў неадпаведны час (напрыклад, купальскую — на Каляды), такія выкананцы не могуць гэтага зрабіць не толькі таму, што гэта, з іх гледзішча, поўны нонсанс, а часта і таму, што праста не могуць прыгадаць належныя слова. Такое «забыванне» падмацоўваецца і рытуальна, у прыватнасці, абрадамі «проводадзячнай» да наступнага году. Тоё самае можна сказаць і пра творчасць таленавітых казачнікаў. Але і сам традыцыйны ўспрымач падобнага роду тэкстаў, каб інтэрпрэтаваць і разумець іх адэксватным чынам, павінен добра валодаць аналагічным рэпертуарам і ўмець усталёўваць адпаведнасць паміж тэкстамі-адменамі і тэкстамі-інварыянтамі або «прота-тэкстам» — міфам. Такім чынам, фальклорны тэкст прадугледжвае сутворчасць «аўтара» і ўспрымача і здымае пытанне пра аўтарства. Максімальная поўна такая сітуацыія реалізуецца, калі тэкст прызначаны для ўспрымання вышэйшымі міфалагічнымі істотамі — багамі, а сутворчасць разумеецца як натхнільнае ўздзеянне з боку гэтых істот на стваральніка тэксту (параўн., напрыклад, старагрэцкіх Муз, адказных за натхненне на стварэнне тэкстаў рознага кшталту).

Па-за кантэкстам аўтэнтычнай традыцыі падобную працэдуру свядома выконвае даследнік міфалогіі, *рэканструуючы* на падставе пўнага набору тэкстаў-адменаў тэкст-інварыянт і ў сваю чаргу транслюючы апошні ў адмену мета-тексту, бо сам «прота-тэкст», як тэкст віртуальны, не можа быць артыкуляваны дыскурсўнымі сродкамі. У гэтым разрыве паміж рэпертуарам «аўтара» і рэпертуарам інтэрпрэтара хаваецца немалая небяспека падмены рэканструяванага міфа той ці іншай адменай мета-міфа і атаясамлення апошняга з першым. Перадусім за гэта ў сваім часе крытыкаўшася структуралізм, у прыватнасці структурная антрапалогія К. Леві-Строса. Аднак ад гэтага, відаць, не ахаваныя любыя навуковыя рэканструктыўныя методыкі, у тым ліку і матэрыялы, зменшчаныя ў дадзеным «Слоўніку».

Задача, як яна стала фармулявашца з развіццём семіялагічнага падыходу да вывучэння культуры, безумоўна, сягает значна далей, чым толькі рэканструкцыя міфалогіі, разуметай амаль выключна як аповеды пра прыгоды і ўчынкі багоў і герояў. Цяпер гаворка ідзе пра ўзнаўленне ўсяе сістэмы традыцыйнага (касмалагічнага ў сваёй аснове) светапогляду, што запатрабавала і значнага пашырэння базы крыніцаў рэканструкцыі.

Доўгі час ад пачатку вывучэння традыцыйных дахрысціянскіх веранняў народаў Еўропы, асабліва Усходняй, асноўнымі крыніцамі заставаліся пісьмовыя помнікі: летапісы, кронікі, крытычныя напады на ўпартых прыхільнікаў «дзядоўскай» рэлігіі («Слова аднаго хрысталюбца» і да г. п.). Этнографічныя і фальклорныя крыніцы гралі хіба дапаможную ролю. Галоўная задача даследнікаў палягала ў крытыцы крыніцаў, тэкстуальным і інтэртекстуальным аналізе, дастасаванні герменеўтычных працэдур і г. д. Гэтыя штуды, безумоўна, далі свой плён, тым не менш яны непазбежна былі абмежаваныя самімі харектарамі тых крыніцаў, на якія гэтыя філалагічныя штуды абавязаліся.

Пісьмовыя помнікі, па-першае, абмежаваныя колькасна, корпус такіх помнікаў не можа быць пашыраны ў ходзе якой-колечы зауважнай ступені, крытычнай для інтэрпрэтацыі, у адрозненне ад тэкстаў фальклорных, корпус якіх прынцыпова пашыраны за кошт «бясконцых» варыянтаў віртуальных «прота-тэкстаў», рэкамбінаваных з экспертуару тыповых для дадзенай лакальнай традыцыі элементаў кожным індывідуальным выкананаўцам. Па-другое, яны абмежаваныя самой спецыфікай пісьмовай формы памяці — скіраванасцю на фіксацыю экспэсіі, здарэнняў, выбітных падзеяў, іншымі словамі, усяго таго, што так ці інайчай адхляпенца ад нормы<sup>16</sup>. Але менавіта такая «экспэсіульнасць» пісьмовых крыніц робіць іх з ладнага непрыдатным для рэканструкцыі традыцыйнага светапогляду, скіраванага хутчэй на фіксацыю і варыятыўны паўтор прэцэдэнтаў — на норму як меру самой гэтай варыятыўнасці. З папярэднім, па-трэцяе, лучынца абмежаванне, абумоўленае тым, што сярэднявечныя пісьмовыя помнікі — гэта найперш помнікі палітычнай ці царкоўнай гісторыі, а не помнікі гісторыі сярэднявечнага грамадства як цэлага, гэта помнікі культуры кіраунічных эліт, а не культуры «нямотнай бальшыні»<sup>17</sup> — пераважна вясковага насельніцтва, якое адзіна было і яшчэ шмат у чым і дагэтуль застаецца захавальнікам той традыцыі, якая, як у «крытым люстэрку», адбівалася ў пісьмовых помніках. Па- чацвёртае, усё папярэдніе звязана з тым, што пісьмовыя тэксты, якія тут маюцца наўвешце, самі ўяўляюць моцна канататыўныя семіятычныя сістэмы<sup>18</sup>, гэта дакументы з ладнага ідзялгічныя, а не гістарычныя (калі, вядома, пад гісторыяй разумець аб'ектыўную навуку аб тым, што было, і калі гэтая наагул магчымая). Прыгадайма хаця б біблейны міф пра паходжанне ўсіх народаў ад трох братоў — Сіма, Хама і Яфета, трансліянаны ў ёўрапейскую культурную простору з пашырэннем хрысціянства, ад якога фатальна залежныя ўсе схемы пісьмовых помнікаў пра паходжанне, напрыклад, заходніх або ўсходніх славян, роўна як і пазнейшыя іх ужо навуковыя рацыяналізацыі (параўн. міф пра «тры братнія народы» — беларусаў, украінцаў ды рускіх і да іх пад.). Таму ў шэрлагу істотных момантаў важнай акказаецца «герменеўтыка наадварот», своеасаблівая «пераацэнка каштоўнасцяў», спраектаваная на інтэрпрэтаваныя тэксты.

Выйсце па-за межы гэтага амежаванага кола крыніцаў было непазбежным і было падрыхтавана назапашваннем шматлікіх этнаграфічных, археалагічных, фальклорных і лінгвістычных фактаў, пісьмовых па форме фіксцыі, але непісьмовых па іх сутнасці. Менавіта такога кшталту крыніцы склалі аснову факталагічнай базы пры напісанні слоўнікаў артыкулаў.

Нягледзячы на алфавітныя прынцыпі падачы артыкулаў, натуральны для слоўнікаў, прапанаваны «Слоўнік» як цэлае, безумоўна, мае свою ўнутраную структурнасць. Гэта структурнасць абумоўлена тым, што ходзь загалоўныя слова артыкулаў і з'яўляюцца словамі натуральнай мовы (за выняткам пэўнай колькасці слоў, прыналежных метамове навукі), якая выступае як

<sup>16</sup> Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 3—11.

<sup>17</sup> Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

<sup>18</sup> Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 157—160.

спецыфічна і пры гэтым універсальна мова культуры, гэтыя загалоўныя слова ў бальшыні выпадкай адсылаюць да пэўных культурных рэалій, якія ў сваю чаргу ўтвараюць спецыфічныя «мовы» культуры або, як прынята іх называць, коды. Такім чынам, мы маём справу з моцна канататыўнай складанай арганізаванай семіятычнай сістэмай, дзе слова натуральнай мовы роўніца азначальнікамі такіх культурных рэалій, якія самі функцыянуюць знакава і пры гэтым так, што іх канататыўныя значэнні супадаюць з іх дэнататыўнымі значэннямі ці, прынамсі, вельмі моцна скарэльяненыя з імі. А гэта, як было растлумачана вышэй, і гарантую міфалагічнасць падаванага ў слоўніку матэрыялу.

Так што ўвесь фактычны матэрыял можа быць класіфіканы паводле сістэмы кодаў, уласцівой традыцыйнай культуры:

1. *Персанажны код*, які ўлучае багоў; святых, на якіх былі перанесеныя функцыі колішніх багоў; легендарных або міфалагізованых гістарычных постаці; персанажаў песняў і паданняў; вобразы іншаземцаў; дэмантічных істот; персанажаў, звязаных з нячыстай сілай; асобаў паводле іх сацыяльнага (сямейнага, прафесійнага і г. д.) статуса.

2. *Касмаграфічны код*, які апісвае буйнамаштабную структуру Космасу ў цэлым (неба, паветра, зямля, свет, пекла, вырай і г. д.).

3. *Ландшафтава-тапаграфічны код* (святыя мясціны, горы, ракі, азёры, балоты, крыніцы, населенныя пункты і да г. п.).

4. *Календарна-храналагічны код*, звязаны з семіятызацыяй момантаў ці адрэзкаў часу (дзень, ноч, поўнач, поўдзень, усход Сонца, заход Сонца, квадры Месяца, дні тыдня, асноўныя календарныя святы).

5. *Астранамічны код* (Сонца, Месяц, зоркі, сузор’і, каметы).

6. *Метэаралагічны код* (вечер, даждж, снег, віхор і г. д.).

7. *Антропамарфічны код*, звязаны з семіятызацыяй частак цела чалавека.

8. *Жывёльны код* з такімі падкодамі, як тэрыялагічны, арніталагічны, іхтыялагічны, энтомалагічны.

9. *Раслінны код* (дрэвы, кветкі як асобныя падкоды).

10. *Рэчыўна-элементавы код* (вада, зямля, паветра, агонь).

11. *Рэчыва-эндбеневы код*, які ўлучае такія падкоды, як прылады працы, вопратку, посуд, хатнє начынне, рытуальныя і культавыя знадбені.

12. *Гастронамічны код*.

13. *Лікавы код*.

14. *Аперацыйны код*, які звязаны з семіятызацыяй тых або іншых працоўных або рытуальных дзеянняў (абрады, гульні, абрадавыя дзеянні, знакавыя паводзіны і г. д.).

15. *Атрыбутыўны код*, які апісвае азнакі, уласцівасці і якасці (лысы, голы, правы/левы, цот/няцот, колеры і г. д.).

Некаторыя элементы могуць уваходзіць у склад адразу некалькіх кодаў (так, зямля — элемент касмаграфічнага і рэчыўна-элементавага кодаў) або не выяўляюць выразных сістэмных азнакаў, прынамсі, на цяперашній стадыі вывучэння матэрыялаў.

Асобную праблему ўяўляюць так званыя «бінарныя апазіцыі» як элементы атрыбутыўнага коду. Дагэтуль не скончаны дыскусіі што да сутнасці і

функцияўання такіх апазіцый. Галоўная цяжкасць тут палягае ў тым, што «бінарныя апазіцыі» адначасова належаць як мове культуры, так і метамове апісання гэтай мовы культуры. У бальшыні выпадкаў гэтыя мовы змешваюцца і, як вынік, бывае цяжка распазнаць, што рэканструкцыя эксплікуе ў самой вывучанай культуры, а што імплікуеца ў ёй мысленнем даследніка. Гэтых хібаў, відаць, не ўдалося ўнікнуць і аўтарам гэтага «Слоўніка».

З семілагічнага гледзішча істотныя таксама і выразныя «значымыя лакуны» — пэўныя несемітызаваныя разрады речай або з'яваў навакольнага свету або побыту, нават калі ў рэчаіснасці яны бываюць яўна «маркіраваныя», г. зн. валодаюць пэўным наборам вельмі адметных рысаў або выконваюць важныя функцыі. Так, адна з буйнейшых рэлігітавых жывёлін нашага лесу — зубр — начыста адсутнічае ў фальклорнай свядомасці беларусаў. Вельмі слаба семітызываныя, як ні дзіва, лось (алень) і ліса — адныя з найбольш тыповых насельнікаў нашага краю. Гэтак жа слаба дыферэнцыяваная ў беларускай міфа-паэтычнай мадэлі свету такая катэгорыя, як рыбы. Тут ці не адзінны прадстаўнік ўсяго «рыбінага роду» — гэта шчук (шчупак), акунь, плотка і зредзьчасу сом. Для нашай азёрна-рачнай краіны гэта некалькі нечакана.

Не выключана, што ў шэрагу выпадкаў падобныя «лакуны» з'яўляюцца вынікам недастатковай даследаванасці — як у плане зборання рэлевантнага матэрыялу, так і ў плане аналізу — адпаведнай прадметнай вобласці, і будучыя, больш маштабныя, франтальныя штуды могуць істотна змяніць сітуацыю. Гэткі, напрыклад, сёння стан справаў з беларускай народнай астрономіяй і звязанымі з нябеснымі аўектамі (апрача Сонца і Месяца) павер'ямі і прыкметамі — тэмай, якая вельмі рэдка трапляла ў поле зроку даследніка<sup>19</sup>. Аднак нават матэрыялы, пададзеныя ў «Слоўніку», паказваюць, што сітуацыя тут не такая ўжо безнадзеяная.

У бальшыні выпадкаў «лакуны» аказваюцца вынікам спецыфічнасці функцияўання знаковых сродкаў культуры. Усе кодавыя сістэмы («мовы культуры»), якія так ці інчай кадуюць наяўны змест культуры, — гэта другасныя семітычныя або моцна канататыўныя сістэмы, у якіх першаснае (дэната-тыўнае) значэнне часта грае факультатыўную ролю, калі наагул грае. Напрыклад, ніякія рэальныя характеристыкі і ўласцівасці зайца як прадстаўніка мясцовай фауны ніяк не матывуюць прыкмету, паводле якой з'яўленне зайца ў вёсцы прадвяшчае пажар, а сустрэча з ім у дарозе прадказвае поўную няўдаласць, а то і небяспеку самай выправы. Заяц тут — элемент так званага тэрыйморфнага (звярынага) коду, трансляванага ў лінгвістычны код (выказванне на прыроднай мове). Тое самае можна сказаць пра ўсе азначальнікі, якія выступаюць у «Слоўніку» ў якасці рэестравых слоў, з выняткам некаторых агульных памяццяў, якія належаць не столькі мовам культуры (хаця і яны, безумоўна, вельмі моцна канатуюць), колькі метамове апісання традыцыйнай культуры. У выніку супадзення або блізкасці канататыўных значэнняў дзвюх або некалькіх культурных рэаліяў адна з іх можа перацягнучы на сябе

<sup>19</sup> Адна з нешматлікіх адносна нядачніх прац тут: Мінько Л. І. Народныя веды // Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі. Мн., 1993. С. 103—133.

функцыі прадстаўлення ўсяе гэтай групы ў цэлым і астатнія практычна вы-  
маюцца з культурнага семіёзісу.

Зрэшты, «лакуны» і некаторыя іншыя хібы «Слоўніка» абумоўленыя тымі  
даволі жорсткімі храналагічнымі і фінансавымі ўмовамі, у якіх даводзілася  
працаўца аўтарскаму калектыву. Рэдакцыя будзе вельмі ўдзічна за ўсе ка-  
рысныя, змястоўныя заўвагі, прапановы і дапаўненні, якія абавязковая будуць  
улічаныя пры падрыхтоўцы перавыдання «Слоўніка».

Уважлівы чытач не можа не звярнуць увагу і на некаторую супяречлівасць  
у трактоўках тых або іншых тэмаў у артыкулах розных аўтараў. Але гэткая  
супяречлівасць і непаслядоўнасць на цяперашнія стадыі даследаванняў про-  
ста непазбежная. І гэтаму ёсьць натуральныя прычыны. Па-першае, розныя  
зыходныя светаглядныя і метадалагічныя ўстаноўкі аўтараў, якія ў «дэма-  
кратычным» выданні не могуць быць зніvelяваныя і прыведзеныя да поў-  
най узаемнай згоды. Па-другое, супяречлівасць тых крыніцаў, на якія абаві-  
раліся аўтары пры напісанні адпаведных артыкулаў. Крыніцы гэтых розных  
па часе і месцы фіксацыі і зазналі ў рознай ступені ўплываў з боку суседніх  
культур і панавальных ідэалогій. І, па-трэцяе, гэта складаныя працэсы куль-  
турнай, моўнай і канфесійнай інтэрферэнцыі (балта-славянскай, паганска-  
хрысціянской ды інш.), якія адбываюцца на беларускіх этнічных землях цягам  
апошняга тысячагоддзя і якія маглі значна змяніць семантыку тых або іншых  
культурных сімвалуў аж да супрацьлегласці (напрыклад, каштоўнаснай). У  
шэрагу выпадкаў гэта вядзе да звычайнай у даследніцкай практыцы канста-  
тацыі амбівалентнасці пэўнага сімвалу, хаця гэткая амбівалентнасць можа  
быць уяўным вынікам аперавання з храналагічна і арэальна слаба страты-  
фікованым матэрыялам. Гістарычна паслядоўная і імаверная рэканструк-  
цыя — задача на будучынню.

У дадзеным выданні кампаратывісцкія і генеалагічна-этымалагічныя мэты  
спецыяльна не цікавяліся, таму адпаведны матэрыял падаецца ў «Слоўніку»  
адно ў паасобных выпадках, калі гэта спрыяе пашырэнню базы інтэрпрэта-  
цыі сімвалічнага і семіячнага статуса адпаведнай рэестравай адзінкі ў тра-  
дыцыйнай беларускай мадэлі свету або калі існуючыя ў літаратуры тлума-  
чэнні недастатковая ўлічваюць асаблівасці беларускага культурагенезу  
(найперш ролю т. зв. «балцкага субстрату»). Такім чынам, метад вонкавай  
рэканструкцыі не грае ў «Слоўніку» якой-колечы заўважнай ролі. Безумоўна,  
тут няма гаворкі пра прынцыповую метадалагічную ўстаноўку на перавагу  
ўнутранай рэканструкцыі над вонкавай. Аднак задачай аўтарскага калектыву  
было прывядзенне ў сістэматызаваны выгляд і першасная інтэрпрэтацыя  
ў відалі таго цэлага, якім з'яўляецца традыцыйны беларускі Космас, вялізна-  
га корпусу фактычных дадзеных, назапашанага фалькларыстыкай, этнаграфіяй і часткова лінгвістыкай на працягу больш чым двухсотгадовай збіраль-  
ніцкай актыўнасці.

Сяргей Санько

## СТРУКТУРА «СЛОЎНІКА»

Слоўнікавыя артыкулы размешчаныя ў алфавітным парадку. Загалоўнае слова падаецца ў паўтлустым напісанні вялікімі літарамі з пазначэннем націску, з выняткам *o* і *ё*, якія ў беларускай мове ў ненаціскных пазіцыях не сустракаюцца. Варыянтныя азначальнікі і рэгіянальныя назовы падаюцца праз коску ў паўтлустым накрэсленні таксама з пазначэннем націскаў. У тэксле артыкула загалоўнае слова скрачаецца, напрыклад: **ДЗЕД** — Дз., **КРАМЕНЬ I КРЭСІВА** — К. і к.

Значымыя слова, якія сустракаюцца ў канкрэтным артыкуле, у тэксле пазначаныя курсівам у тых выпадках, калі у «Слоўніку» ёсьць артыкулы, тытулаваныя гэтым словам. Курсівам пазначаныя таксама слова, якія фігуруюць як варыянтныя азначэнні ў іншых артыкулах. Знайсці тыя артыкулы можна з дапамогай алфавітнага прадметна-іменнага паказніка, які змешчаны ў канцы кнігі. Напрыклад, для слова *Дамавік* у паказніку будзе радок: *Дамавік гл. ХАТНІК, ЛАСКА*.

Рэальна не зафіксаваныя варыянты словаў, існаванне якіх з розных прычынаў падаецца вельмі верагодным, абазначаныя ў «Слоўніку» зорачкай (\*). Гэтаксама з зорачкай падаюцца і рэканструйваныя праформы.

Літаратура, названая пры канцы кожнага артыкула, мае дапаможныя хараектары і цікуе некалькі мэтаў: 1) адлюстраваць асноўныя крыніцы фактычнага матэрыялу, які выкарыстоўваўся пры напісанні артыкулаў; 2) адзначыць вынікі ранейшых даследаванняў, якія так ці іначай улічваліся ў асноўным тэксле; 3) задаць адпаведны (а часам альтэрнатывны) кантэкст, у якім падаваны слоўніковы тэкст будзе мець большую «ёмістасць»; нарэшце, 4) зарыентаваць зацікаўленага чытача на самастойнае азнямленне з тымі ці іншымі тэмамі. Безумоўна, бібліяграфічныя спісы не маюць вычарпальнага хараектару як з прычыны абмежаванасці тэкставай прасторы, так і таму, што чыста бібліяграфічныя мэты ў гэтым выданні не ставіліся.